

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Кафедра финансового права и правового
регулирувания хозяйственной деятельности**

МАСЮК
Татьяна Вячеславовна

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВНЕШНИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ**

Дипломная работа

Научный руководитель:
старший преподаватель
Михаловский А.М.

Минск, 2015

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 63 с., 1 рис., 1 табл., 46 источников.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВНЕШНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ, ДОЛГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, ЭМИССИЯ

Объект исследования – общественные отношения, связанные с привлечением внешних государственных займов.

Предмет исследования – правовое регулирование общественных отношений, возникающих в связи с привлечением внешних государственных займов.

Цель работы: исследование правового регулирования вопросов привлечения внешних государственных займов и разработка предложений по его совершенствованию в Республике Беларусь.

Методы исследования: метод структурного анализа, синтез, сравнительно-правовой метод, метод логических обобщений, формализация.

Исследования и разработки: исследованы понятие и правовая природа внешних заимствований; изучены международные принципы учета и регулирования внешних госзаймов; исследована действующая система учета внешнего государственного долга Республики Беларусь и особенности еврооблигаций как инструмента привлечения внешних государственных займов; определены направления совершенствования национального законодательства в данной сфере.

Элементы научной новизны: сформулированы рекомендации по совершенствованию методологии национального учета внешних госзаймов и нормативно-правовой базы в сфере привлечения внешних заимствований посредством еврооблигаций.

Область возможного практического применения: деятельность Министерства финансов по управлению государственным долгом, включая разработку долговой стратегии, и подготовке изменений в действующее законодательство в сфере привлечения внешних заимствований посредством еврооблигаций.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 63 с., 1 мал., 1 табл., 46 крыніц.

ДЗЯРЖАЎНЫ ДОЎГ, ЗНЕСНІЯ ЗАПАЗЫЧАННІ, ЕЎРААБЛІГАЦЫІ, ЎЛІК ДЗЯРЖАЎНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ, ДАЎГАВАЯ СТРАТЭГІЯ, РЭСТРУКТУРЫЗАЦЫЯ, ЭМІСІЯ

Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, звязаныя з прыцягненнем знешніх дзяржаўных пазык.

Прадмет даследавання - прававое рэгуляванне грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у сувязі з прыцягненнем знешніх дзяржаўных пазык.

Мэта работы: даследаванне прававога рэгулявання пытанняў прыцягнення знешніх дзяржаўных пазык і распрацоўка прапаноў па яго ўдасканаленні ў Рэспубліцы Беларусь.

Метады даследавання: метады структурнага аналізу, сінтэз, параўнальна-прававы метады, метады лагічных абагульненняў, фармалізацыя.

Даследаванні і распрацоўкі: даследаваны паняцце і прававая прырода знешніх запазычанняў; вывучаны міжнародныя прынцыпы ўліку і рэгулявання знешніх дзяржаўных пазык; даследавана дзеючая сістэма ўліку знешняга дзяржаўнага доўгу Рэспублікі Беларусь і асаблівасці еўрааблігацый як інструмента прыцягнення знешніх дзяржаўных пазык; вызначаны напрамкі ўдасканалення нацыянальнага заканадаўства ў гэтай сферы.

Элементы навуковай навізны: сфармуляваны рэкамендацыі па ўдасканаленні метадалогіі нацыянальнага ўліку знешніх дзяржаўных пазык і нарматыўна-прававой базы ў сферы прыцягнення знешніх запазычанняў з дапамогай еўрааблігацый.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць Міністэрства фінансаў па кіраванні дзяржаўным доўгам, уключаючы распрацоўку даўгавой стратэгіі, і падрыхтоўцы змяненняў у дзеючае заканадаўства ў сферы прыцягнення знешніх запазычанняў з дапамогай еўрааблігацый.

Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.